

ВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

БОЛЬШЭВІЦКАЕ ВЫХАВАННЕ МАЛАДЫХ КОМУНІСТАЎ

Партыя большэвікоў — самая перадавая самай рэвалюцыйнай партыя ў свеце. Іна з'яўляецца зборным пушчам перадавых элементаў рабочага класа. Вялікая ёсць ёсць у партыі гатовы партыйны апарат, які мае за задаваў камуністычнага выхавання, выдзе народы Советскага Саюза ад перамогі да перамогі, стаіць на але ўсяго перадавога чалавецтва.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

За апошні год у КП(б)Б прынята каля 700 тысяч чалавек партыйнага апарату, якія пачынаюць сваю партыйную арганізацыйную і адукацыйную работу ў асяродку рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

ДРУЖНАЙ ПАДПІСКАЙ НА ПАЗЫКУ ПРАЦОУНЫЯ БССР ДЭМАНСТРЫРУЮЦЬ СВАЮ ЛЮБОЎ ДА РАДЗІМЫ, СВАЮ АДДАНАСЦЬ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА



Падпіска на дзяржаўную пазыку Трэцяй пяцігодкі (выпуск чацвертага года) на адукацыйнай фабрыцы імя Каласова (г. Мінск). На ф. 1. Каласова.

ЗАКОНЧЫЛІ ПАДПІСКУ

Калектыву работнікаў Наркамата дзяржаўнага кантролю БССР паспяхова завяршылі падпіску на пазыку. Падпіска ахоплена 100 працэнтаў работнікаў наркамата. Сума падпіскі складала 100,2 працэнта да месясчнага фонда заробітнай платы.

У РАБОЧЫХ РАДЗЕВАДА ІМЯНІ МОЛАГАВА

У рабочых радзевада імя Молатава ў Мінскай абласці падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў. Сума падпіскі складала 100,2 працэнта да месясчнага фонда заробітнай платы.

5.000 РУБЛЁЎ НАУАНЫМІ

У калгасе «Чырвоная Армія» дзюжа праходзіць падпіска на пазыку. Першым днём падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў калгаса. Сума падпіскі складала 5.000 рублёў.

МЕСЯЧНЫ ЗАРАБОТАК У ПАЗЫКУ ДЯРЖАВЕ

Пасля мільягуду, праведзенага на Магілёўскай шпаквай фабрыцы, адразу пачалася падпіска на пазыку. У цехах былі вылучаны спецыяльныя пумыры паспешных газет, прысвечаных пазыцы. Адна з агульных да стала падыходзілі работнікі, інжынеры, служачыя і сталіністы суму падпіскі ў спісках.

ЖОНКІ ЧЫГУНАЧІКАЎ ПАПІСВАЮЦА НА ПАЗЫКУ

Поліца, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). 3-га чэрвеня да 9 гадзін вечара падпіска на пазыку дасягнула 1.350 тысяч рублёў. Большасць працоўных падпісваецца на пазыку месясчным заробкам.

У ПАГРАНІЧНІКАЎ

Горача сустраля вестку аб выпуску новай пазыкі патрыёты — пагранічнікі Гродзкага чырвонаапанскага пагранічнага атрада. Арганізавана і дзюжа прынята падпіска на пазыку ў асяродку атрада.

ХОД ПАДПІСКІ ПА РЭСПУБЛІЦЫ

3 неаслабавачымі поспехамі праходзіць падпіска на пазыку Трэцяй пяцігодкі (выпуск чацвертага года). На Беларускй ССР да 24 гадзін 3 чэрвеня сума падпіскі дасягнула 193.406 тыс. рублёў, што значна перавышае суму падпіскі мінулага года за гэты час.

У РАБОЧЫХ РАДЗЕВАДА ІМЯНІ МОЛАГАВА

У рабочых радзевада імя Молатава ў Мінскай абласці падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў. Сума падпіскі складала 100,2 працэнта да месясчнага фонда заробітнай платы.

5.000 РУБЛЁЎ НАУАНЫМІ

У калгасе «Чырвоная Армія» дзюжа праходзіць падпіска на пазыку. Першым днём падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў калгаса. Сума падпіскі складала 5.000 рублёў.

МЕСЯЧНЫ ЗАРАБОТАК У ПАЗЫКУ ДЯРЖАВЕ

Пасля мільягуду, праведзенага на Магілёўскай шпаквай фабрыцы, адразу пачалася падпіска на пазыку. У цехах былі вылучаны спецыяльныя пумыры паспешных газет, прысвечаных пазыцы. Адна з агульных да стала падыходзілі работнікі, інжынеры, служачыя і сталіністы суму падпіскі ў спісках.

ЖОНКІ ЧЫГУНАЧІКАЎ ПАПІСВАЮЦА НА ПАЗЫКУ

Поліца, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). 3-га чэрвеня да 9 гадзін вечара падпіска на пазыку дасягнула 1.350 тысяч рублёў. Большасць працоўных падпісваецца на пазыку месясчным заробкам.

У ПАГРАНІЧНІКАЎ

Горача сустраля вестку аб выпуску новай пазыкі патрыёты — пагранічнікі Гродзкага чырвонаапанскага пагранічнага атрада. Арганізавана і дзюжа прынята падпіска на пазыку ў асяродку атрада.

СВАЎ ПАЗЫКІ 2.000 РУБЛЁЎ

Падпіска на пазыку Трэцяй пяцігодкі (выпуск чацвертага года) на адукацыйнай фабрыцы імя Каласова (г. Мінск). Сума падпіскі складала 2.000 рублёў.

У РАБОЧЫХ РАДЗЕВАДА ІМЯНІ МОЛАГАВА

У рабочых радзевада імя Молатава ў Мінскай абласці падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў. Сума падпіскі складала 100,2 працэнта да месясчнага фонда заробітнай платы.

5.000 РУБЛЁЎ НАУАНЫМІ

У калгасе «Чырвоная Армія» дзюжа праходзіць падпіска на пазыку. Першым днём падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў калгаса. Сума падпіскі складала 5.000 рублёў.

МЕСЯЧНЫ ЗАРАБОТАК У ПАЗЫКУ ДЯРЖАВЕ

Пасля мільягуду, праведзенага на Магілёўскай шпаквай фабрыцы, адразу пачалася падпіска на пазыку. У цехах былі вылучаны спецыяльныя пумыры паспешных газет, прысвечаных пазыцы. Адна з агульных да стала падыходзілі работнікі, інжынеры, служачыя і сталіністы суму падпіскі ў спісках.

ЖОНКІ ЧЫГУНАЧІКАЎ ПАПІСВАЮЦА НА ПАЗЫКУ

Поліца, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). 3-га чэрвеня да 9 гадзін вечара падпіска на пазыку дасягнула 1.350 тысяч рублёў. Большасць працоўных падпісваецца на пазыку месясчным заробкам.

У ПАГРАНІЧНІКАЎ

Горача сустраля вестку аб выпуску новай пазыкі патрыёты — пагранічнікі Гродзкага чырвонаапанскага пагранічнага атрада. Арганізавана і дзюжа прынята падпіска на пазыку ў асяродку атрада.

СВАЎ ПАЗЫКІ 2.000 РУБЛЁЎ

Падпіска на пазыку Трэцяй пяцігодкі (выпуск чацвертага года) на адукацыйнай фабрыцы імя Каласова (г. Мінск). Сума падпіскі складала 2.000 рублёў.

У РАБОЧЫХ РАДЗЕВАДА ІМЯНІ МОЛАГАВА

У рабочых радзевада імя Молатава ў Мінскай абласці падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў. Сума падпіскі складала 100,2 працэнта да месясчнага фонда заробітнай платы.

5.000 РУБЛЁЎ НАУАНЫМІ

У калгасе «Чырвоная Армія» дзюжа праходзіць падпіска на пазыку. Першым днём падпіска на пазыку завяршылі 100 працэнтаў работнікаў калгаса. Сума падпіскі складала 5.000 рублёў.

МЕСЯЧНЫ ЗАРАБОТАК У ПАЗЫКУ ДЯРЖАВЕ

Пасля мільягуду, праведзенага на Магілёўскай шпаквай фабрыцы, адразу пачалася падпіска на пазыку. У цехах былі вылучаны спецыяльныя пумыры паспешных газет, прысвечаных пазыцы. Адна з агульных да стала падыходзілі работнікі, інжынеры, служачыя і сталіністы суму падпіскі ў спісках.

ЖОНКІ ЧЫГУНАЧІКАЎ ПАПІСВАЮЦА НА ПАЗЫКУ

Поліца, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). 3-га чэрвеня да 9 гадзін вечара падпіска на пазыку дасягнула 1.350 тысяч рублёў. Большасць працоўных падпісваецца на пазыку месясчным заробкам.

У ПАГРАНІЧНІКАЎ

Горача сустраля вестку аб выпуску новай пазыкі патрыёты — пагранічнікі Гродзкага чырвонаапанскага пагранічнага атрада. Арганізавана і дзюжа прынята падпіска на пазыку ў асяродку атрада.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

Партыя Леніна—Сталіна — ядуучая, брочная сіла советскага грамадства. Тыяныя пачынаюць з'яўляцца ў партыі і карыстаюцца яе блізкасцю даверам і любоўю. Рады партыі бесперапынна папаяюцца за ліч юных людзей рабочага класа, калгаснікаў сямейства і советскай раённай інтэлігенцыі.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні Ордэнам Леніна доктара хімічных навук

професара Магідсона О. Ю.

За выдатныя заслугі ў справе вышукання і прамасловага асваення новых дзяржаўных сродкаў, атрыманых шырокае прымяненне ў лябараторыі, узнагародзіць доктара хімічных навук, професара Навукова-даследчага хіміка-фармацэўтычнага інстытута ім. С. Ордэнавіча Народнага камісарыята аховы здароўя СССР Магідсона Ошкіма Юльевича Ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН.

Санкт-Пецярбург, 3 чэрвеня 1941 г.

АСУШАНА 27.374 ГЕКТАРЫ

Усе новыя раёны, калгасы БССР уключаюцца ў меліярацыйныя работы. Штогодня на асушку будзе выдзелена каля 92.000 гаек калгаснікаў. Удзельнічаюць 2.882 калгасы. На 1 чэрвеня асушана 27.374 гектары. Валіцкія масівы багата працоўна ўноў пракаваныя калгаснікамі. 242 кіламетры магістраальных каналаў, 144 кіламетры каналізацый і 1.794 кіламетры асушальных каналаў.

У Палескай абласці асушана 15.766 гектараў — 78,8 працэнта дзяржаўнага галавога плана.

Лік раёнаў, атрыманых выкапаваных галавога плана, павялічылася. Зышы план асушэння багаты Васілішкі, Даманавічы, Ельскі, Акіяры, Пятрыкаўскі раёны, У Пярэдняй і Акіяры раёнаў, Палескай абласці, райкомы партыі і райвыканкомы накіроўваюць дзесяткі лепшых калгаснікаў-меліяратараў, прычым іхнімі сабе на працягу асушальных работ, на будыні магістраальных каналаў для перадачы вышук савесна будзіцтва.

На роках Іўня, Іпа, Ржаўка, Віна і інш. працуюць 13 магучых эскаватораў, выкінуўшых 131.300 кубаметраў грунту.

У раёны рэспублікі выехалі 13 дасведчаных партый Наркамата меліярацыі БССР. У бліжэйшыя дні гуды накіроўваюцца яшчэ каля 10 партый. Яны на працягу дзесяці будучы праводзіць даследчыя работы на роках Іўня, Свечка, Ухлесі і інш. Вышуканымі будзе ахоплены плошча багат у 201 тыс. гектараў для складання праекта меліярацыйнага будзіцтва на 1942 год.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні Ордэнам Леніна доктара хімічных навук

професара Магідсона О. Ю.

За выдатныя заслугі ў справе вышукання і прамасловага асваення новых дзяржаўных сродкаў, атрыманых шырокае прымяненне ў лябараторыі, узнагародзіць доктара хімічных навук, професара Навукова-даследчага хіміка-фармацэўтычнага інстытута ім. С. Ордэнавіча Народнага камісарыята аховы здароўя СССР Магідсона Ошкіма Юльевича Ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН.

Санкт-Пецярбург, 3 чэрвеня 1941 г.

АСУШАНА 27.374 ГЕКТАРЫ

Усе новыя раёны, калгасы БССР уключаюцца ў меліярацыйныя работы. Штогодня на асушку будзе выдзелена каля 92.000 гаек калгаснікаў. Удзельнічаюць 2.882 калгасы. На 1 чэрвеня асушана 27.374 гектары. Валіцкія масівы багата працоўна ўноў пракаваныя калгаснікамі. 242 кіламетры магістраальных каналаў, 144 кіламетры каналізацый і 1.794 кіламетры асушальных каналаў.

У Палескай абласці асушана 15.766 гектараў — 78,8 працэнта дзяржаўнага галавога плана.

Лік раёнаў, атрыманых выкапаваных галавога плана, павялічылася. Зышы план асушэння багаты Васілішкі, Даманавічы, Ельскі, Акіяры, Пятрыкаўскі раёны, У Пярэдняй і Акіяры раёнаў, Палескай абласці, райкомы партыі і райвыканкомы накіроўваюць дзесяткі лепшых калгаснікаў-меліяратараў, прычым іхнімі сабе на працягу асушальных работ, на будыні магістраальных каналаў для перадачы вышук савесна будзіцтва.

На роках Іўня, Іпа, Ржаўка, Віна і інш. працуюць 13 магучых эскаватораў, выкінуўшых 131.300 кубаметраў грунту.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні Ордэнам Леніна доктара хімічных навук

професара Магідсона О. Ю.

За выдатныя заслугі ў справе вышукання і прамасловага асваення новых дзяржаўных сродкаў, атрыманых шырокае прымяненне ў лябараторыі, узнагародзіць доктара хімічных навук, професара Навукова-даследчага хіміка-фармацэўтычнага інстытута ім. С. Ордэнавіча Народнага камісарыята аховы здароўя СССР Магідсона Ошкіма Юльевича Ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН.

Санкт-Пецярбург, 3 чэрвеня 1941 г.

АСУШАНА 27.374 ГЕКТАРЫ

Усе новыя раёны, калгасы БССР уключаюцца ў меліярацыйныя работы. Штогодня на асушку будзе выдзелена каля 92.000 гаек калгаснікаў. Удзельнічаюць 2.882 калгасы. На 1 чэрвеня асушана 27.374 гектары. Валіцкія масівы багата працоўна ўноў пракаваныя калгаснікамі. 242 кіламетры магістраальных каналаў, 144 кіламетры каналізацый і 1.794 кіламетры асушальных каналаў.

У Палескай абласці асушана 15.766 гектараў — 78,8 працэнта дзяржаўнага галавога плана.

Лік раёнаў, атрыманых выкапаваных галавога плана, павялічылася. Зышы план асушэння багаты Васілішкі, Даманавічы, Ельскі, Акіяры, Пятрыкаўскі раёны, У Пярэдняй і Акіяры раёнаў, Палескай абласці, райкомы партыі і райвыканкомы накіроўваюць дзесяткі лепшых калгаснікаў-меліяратараў, прычым іхнімі сабе на працягу асушальных работ, на будыні магістраальных каналаў для перадачы вышук савесна будзіцтва.

На роках Іўня, Іпа, Ржаўка, Віна і інш. працуюць 13 магучых эскаватораў, выкінуўшых 131.300 кубаметраў грунту.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнагароджанні Ордэнам Леніна доктара хімічных навук

професара Магідсона О. Ю.

За выдатныя заслугі ў справе вышукання і прамасловага асваення новых дзяржаўных сродкаў, атрыманых шырокае прымяненне ў лябараторыі, узнагародзіць доктара хімічных навук, професара Навукова-даследчага хіміка-фармацэўтычнага інстытута ім. С. Ордэнавіча Народнага камісарыята аховы здароўя СССР Магідсона Ошкіма Юльевича Ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН.

Санкт-Пецярбург, 3 чэрвеня 1941 г.


АСУШАНА 27.374 ГЕКТАРЫ

Усе новы



Пятрусь Броўка, Пятро Глебка.

Над моляжкіх трыястоты



РАІНА подвігаў, радзіма  
Валкай працы і красы!  
Ліцца песняю любімай  
Твае жыццё галасы.

Ад рэк Дняпра да рэчак Буга,  
На поўдзень, захад і на ўсход,  
Іны вясня круг за кругам  
Над шырыняй глухіх балот.

І ад славутай гэтай даты,  
Сягнуўшы з багны гніль і муць,  
Твая жыццё і твой арэты  
Эпоху новую пачнуць.

Лыж як-жа нам іх не адзначыць!  
Па слову Сталіна з Брэсця  
Іны твой воблік перайначыць,  
Святая, родная зямля.

Грымі-ж, краіна, песняй славы  
У гонар велічных паўдзей,  
У гонар новай мужнай справы  
Перадавых тваіх людзей.

Паміж балот, у пёмных лесе  
Жылі іх проты праз вылі;  
Празвалі іхні край — Палессе,  
А іх саміх — палашукі.

У гэтым змучаным народзе  
Дажылівай пачту, пад канец  
Вясны мінулага стагоддзя  
Радаўся Пётра Варанец.

І хоць у хаце хлеб з мякнны,  
Але, па звычаю дзядоў,  
Паклікаў бацька на радзіну  
Усіх бліжэйшых сваякоў.

Ды не паспелі госці вышціць  
За гаспадарскі стол і дом,  
За іх карміцельня — за Прыпяць —  
З'явіўся панскі эканом.

Уладным голасам на ганак  
Ён даліў і з хаты Варанец  
І ў далыні двор з пісьмом да шана  
Пагнаў старога пасланца.

У тых масюваснах вясною  
Вада — адзіны поўны шлях,  
Але адзіны поўны шлях,  
Дабрацца можна на чаўнах.



Плыве па бурных водах човен,  
Аж лозы нізунь у журбе,  
А Варанец, задуму журбе,  
Спявае піха сам сабе:

Гей, узнімайся, вясло,  
Човен на бераг гані!  
Ромнае блізка сямло,  
Свяціцца ў хатах агні.

Багна ляжыць пала мхой,  
Штае сунжа чарот...  
Але зімой і вясной  
Мы не баімся балот.

Петры дрыгвы і лозы  
Увесну паводкі залюць,  
А на зіму маразы  
Іх лантугамі скуць.

Толькі у ліпенскі час  
І да кастрычніцкіх дрэй  
З светам разлучаных нас  
Возьме балота ў палон.

Гэй, узнімайся-ж, вясло,  
Човен на бераг гані!  
Ромнае блізка сямло,  
Свяціцца ў хатах агні.

Спяваў стары, а злыя хвалі  
І ледзяныя крыві ўпад  
Круцілі човен і гайдалі,  
Ганялі ўперад і назад.

Узняўся вецер над балотам,  
Упала цемра, і стары  
У родны дом, падвэрты плотам,  
Вольны не вярнуўся з той пары.

Застаўся Пётра сяротом,  
З бядою снаў, з бядою рос  
І ўжо чарвертаю вясною  
Пачуў пра сумны бацькаў лёс.

Ён часта з тых часоў уяўляў  
Ды і палашукі і сямлю,  
І пераходнае балота  
На сэрца наганяла жэх.

Душа дзіцяці смалга ласкі,  
І часам, вольным ад класот,  
Яму казалі маті казкі,  
Аповесці жаўнюю балот:

«Калісьці тут вада стала  
І мора чыстае было,  
Яно на сонейку блішчала  
І сіхачела, быццам шкло.

Адзіночкі вышліў бог на чоўне,  
Падумаў штос, памеркаваў  
І памаленьку жменьці поўнаў  
На моры сушы сямці стаў.

Сыгнае сухой зямлі на гаці —  
І расступалася вада,  
Усхваляць поле, сенажаці  
І лесу хвойнага града.

А чорт пікуе са здуўленнем  
І падлічвае ўсё блізкай:  
— От калі-б мне таго насення,  
Я нарабіў-бы шмат мудрай.

А бог, і праўна, баў вядбайны,  
Любіў памарыць, пагалаць  
І на прастор нябёе бюспраўні  
Стаў у задуме пасіраць.

Тым часам чорт у вожакчненне  
З-пад чоўна божана вырнуў,  
Схапіў у прыгарычкі насення  
І, каб не бачыў бог, глынуў.

Але ўзяла яго трыявота:  
Насенне стала разбухаць;  
Пачаў ён курчыцца, нябота,  
І, пажка стогучы, паяваць.

Куды не палею чорт на мора —  
Лаза з'яўляецца і твань,  
І абярнуў нячыстыя скоры  
Увесь прастор у гэту тхлань.

Убачыў бог, як чорт нашкозіў,  
Схапіўся сам за галаву,  
І воль узяўся ён вывозіць  
Лазу і дэкую траву.

Паслаў сначатку ён маразы,  
Іны старавоша, трыятуць,  
Але сталі спаконіяна лозы  
І пават вухам не вятупць.

Паслаў ён сонца, каб сначіла  
Дашчэту чортаву лазу,  
Трыяціцць дзён яно сначіла,  
Спякло і мох, і дзеразу.

І лотань жоўтуў, і браткі,  
І шэрць у чорта на хвасце,  
А той ласе — ніякай гадкі,  
Адно пышней яшча расце.

Заняла сонца, што нічога  
Зрабіць з лазою не магло,  
І воль пашло яно да бога,  
З вялікай скартаю пашло.

Махнуў на скарту бог рудою  
І моўі сонцу сачкаваля:  
— Ну й чорт не бары з лазою,  
І так вялікай зямля.

Зямля — вялікая, бюспраўна,  
Але ад першай баранцы  
І да апошніх меж — супрачэна  
Зямлэй валодаюць панцы.

А селяніну застаўся  
Карчы, балоты калі рая,  
Ад іх святых адракаўся,  
Але не стаўся чалавек.

Ён выбраў там сабе сядзібу,  
Шалаш паставіў ля ракі,  
Надаў агню і смяжыць рыбу,  
Лазу дзяра на лычкі.

Убачыў чорт неверагодны,  
Што не баіцца чалавек  
Ні гэтай багны непраходнай,  
Ні лесу пёмнага, ні рэк.

І тэтак ён наважыў выжыць  
Палашука з балотных месц,  
Што ледзьве хорціць, ледзьве дыша,  
Не г'е нічога і не есць.

Пашоў у лес адзіночкі рана  
Наглець дэра чалавек,  
Давай кружыць яго паганы,  
Баў той загінуў там навек.

Але ўзняўся наперад  
Дзе па лесе палашук,  
Там засяць камель сілерай,  
Там апырабіць з дрэва сук.

Надраўшы лыж з лозы вячютай,  
Накіраваўся ён дамоў,  
Заненакоўся нячысты,  
Стаў блытаць чалавека зноў;

Валаў направа і налева,  
Кружыў яго і сях і так,  
А палашук — зірне на дрэва,  
Убачыць зроблены ім знак.

І грочыць з пэўнасьцю дахаты,  
Нібы ён тут не раз бываў,  
Забер наперад чорт ласаты,  
Вільгуў хвостом і запягаў:

— Скажы, навошта столькі ў лесе  
Залысьці, чалавеча, дрэў?  
— А я, гаворыць, на Палессі  
Увесці горад захачеў.

Пакрыўся чорт халодным потам  
І жака, сеўшы на карчы:  
— Я сёння выбіў з работы,  
Магу табе даламагчы.

Хітруе штосы чорт, напэўна,  
Але не дурна і стары,  
І ён гаворыць чорту гнёна  
Надраць ласовае кары.

Пягае чорт з балота лымі,  
Аж сія пубогу не спае,  
А палашук, як пан вялікі,  
Віе вяроткі і пне.

— Нашто-ж вяроткі? — чорт пытае  
— Балота будзем параванаць,  
А гэта, браце, рэч такая,  
Што трэ' на справе паказаць.

І палашук без ліпнай мукі  
Да дрэва чорта прывязуў,  
Узяў дубовы кол у рукі  
І павучаць яго пачаў.

Засчыў чорт, рвануўся ўлева,  
Управа рывнуўся ічыць,  
І, выпраўшы з каронек дрэва,  
Пашоў на лесе якатаць.



А палашук асталяваўся,  
Балотам гэтым заўладаў,  
Паміж ласоў забудаваўся,  
Пашуку палаткаў узараў,

Пад сенажаць расітнік высек,  
Засяў поле збожжавой,  
Але гарыць пашок, як прысак,  
І дуг заростае ласой.

Ніколі зтой расліне прагнай  
Не дасць ратушку чалавек,  
І застаўся нава багна  
Багнаю чортавай навек.

Жывая матчыная казка  
Успаміналася не раз,  
Калі хлестнуў яшча палашукам  
У невыважанай тваіх граз;

Калі пазней, зблыты потам,  
Высокі Пётра Варанец  
На чоўне плаваў на балота  
Як палашукі, ці касец.

Палесся роднага малюнак,  
Вядомы змалку нам усім  
Куток, далёкі ад чыгунак,  
У месцы пёмным і глухім!

Ты найўстаея перад вачамі,  
Як у няўдольным неймаю сие,  
Зімой — занесены сіягамі,  
Вадой заліты на вясне.

Іна лілася тэе пырочка,  
Што толькі зрадуку сям і таю,  
Чарней высты азінюка  
На засмучанне ўсім людзям.

Увэтку залітала глупка  
У вербалозныя кусты,  
Давай кружыць яго паганы,  
Вілася ў сітніку густым.

Вада паяка за капалі капля,  
Дзяржак захавіўся ў лазе  
І шыпавала штосы чалля,  
На тонкай стогчы назе.

А ўвосьнь зноў пажар задухі:  
Ані адной нідзе душы,  
Ні камапа, ні соннай мукі,  
Адно гамоніць і шуршыць

Трава пасохлая пад ветрам  
Ды палашуцельны лісты  
І ў пёмных зарасніках-петрах  
Тужліва звоняць чараты.

А людзі ў будні і на святы,  
Адаўшы нівэ столькі сіл,  
Сядзяць галодныя па хатах,  
Нібы ля дзедаўскіх магіл.

І тэц праз век жыццяў грудзі  
Сікакала прорва і багна,  
А тут яшча на гора людзям  
Над светам грывінула вайна.

За шнур пяску, за шнур дрыгвоты  
Да пераможнага канца  
Змаганца ў Нішкія балоты  
Пашалі й Пётру Варанца.

Штодзень чакала маці весткі;  
Вясна балоты заліла,  
І ўжо ні пісьмы, ні павесткі  
Не дойдучь доўга да сямля.

Але вясны сухія ветры  
Ускальхнулі ўсё лясны,  
І ў сабны глупыя петры  
Лайшлі жыццё галасы.

Дайшлі грывоты рэвалюцый  
У кожны занядабы дом,  
І разгалугі спіну людзі  
І завалодалі жыццём.

Гадзі міналі за гадзімі  
І перамога з імі пшала,  
І над палескімі палымі  
Таскама радасць запыла.

Магутнай сілай калектывы  
У зноснай багны адцялі  
І жоўтэбскавыя нівы,  
І пладавітыя палі.

Але вяртаючы з работы  
Нярадка думаў Варанец:  
Калі-ж апошнія балоты  
Апошні ўбачыць свой капец?

Калі за шыр адменнай сушы,  
За велі нашых новых спраў  
Мы на балоты ў бойку рывнуць?  
І гэты дзень цяпер пастаў.

Вякам аб радаснай часіне  
Раскажа родная зямля —  
У гэты дзень уся краіна  
Вітала вясніну з Брэсця.

І вусны з горадскою шалгані,  
Бо кожны сэрцам ачуваў,  
Што гэту вестку родны Сталін  
Народу нашаму прысаў.

Рашыў ён мудра, кляпатыва:  
— Міне ўсёго патраціць год,  
І блян палым, півтуным нівам  
На мейспы багністых балот!

І скрось па вуліцах, па хатах  
Пайшло, запела, загуло...  
У гэты дзень, нібы у святы,  
Жыло калгаснае сямло.

Мужчыны чаркі падымалі,  
Спявалі голасна жанкі,  
Усё жыццё перагалазі  
У той час даяды — палашукі.

І ад старога да малаго  
Правадзю осладзілі сказ:  
Ты зноў даш нам даламагчы,  
Мы азейсім сляўны твой накас!

На твань, дрыгву, на лог імпнасть,  
На даль, дэ вядчая багна,  
Пайшла з рыдзёўкамі у насту  
Ты, сорап першая вясна.

І аскаватары, маторы  
Правраваі жудасную дшп,  
І загуні людскія зборы,  
Буды ў працяг не паглядзіш...

Пра гэту дружную работу  
Вясенца сіеў з канца ў канец...  
І вышаў на Багну-балота  
З брыгадай Пётра Варанец.

Ён добры знаўца гэтых петраў,  
І людзі ведзюць аб тым;  
Замест няці — сто трыяціцць метраў  
За дзень вымаў ён багнаты.

Сакрэт, як справу ён наладзіў  
І пера хвалюе шмат каю,  
Надарна складзена ў брыгадзе  
Такая песня пра яго:

Што сцягоня за грывоты  
Пасярод Багны-балота?

Варанец, грабар вызнаны,  
Скарб шукае захаваны.

Што за песні? Што за томач?  
Можэ вам каму вядома?

Што-ж, таскама не навіна —  
Гэта з ім яго дружына.

Запаклаўся людзі,  
Што з тае задумы будзе?

Скарб шукае ён удала —  
Разышліся ў даль каналы.

Ён каналы пракашае,  
Што за скарб яго чакас?

Будзе жыта, будучь пошны,  
Будзе жыць калгас заможны!

Дрыжыць балота, гэткай зможы  
Яно не знала на вяку.  
Туды брыгада Варанцова  
Прышла яшча на залуку.

Іна наважыла заўзята  
Заданне выканаць сваё.  
Пераклякаюцца хатамы,  
Каронне рэжучь і куты.

І трыба скончыць ўсё на пляну  
За час вясновае пары...  
Вагну выймаючы старанна  
За Варанцам ідуць сябры.

За імі слава павяляся:  
«Майстры балотнае зямлі»,  
Бо мейсца першыя ў калгасе  
Яшча нікому не ўдалі.

Іны пра гэта знавоць самі  
І звыклі з калгасоў таёкой,  
Але здарасца часамі,  
Што іх трыявоты непакой.

Паштар прычыцца утрапёны,  
Пачне «Звязку» устэх чытаць:  
— Грабар Сямазюк ў другім раёне  
Вас можа хутка абачнаць.

— Не можа быць, каб гэтак стала!  
За працай вожны прабурыць,  
І стужка родная канала  
Яшча хутчэй у даль бажыць.

І хай бывае кроціт лоту  
Абросіць твары грабароў,  
Ды як прыкмыта ім з балота  
Іспі адвечаркам дамоў,

Глядзець на чорныя тарфяны,  
Дэе зпілька бездаль багнаты,  
Глядзець на нівы, дэ ў змарканне  
Гамоніць дружныя жыты,

Глядзець яе мейсца калосе,  
Гэдаць захоплены аб тым,  
Як палывуць атополь увосень  
Вазы са збожжам залатым.

Уся рэспубліка змаганца  
Пайшла з напшасцем венавым.  
На вылі гэтай дружнай працы  
Давайце ўперад паглядзім:

Пятнаціцць год прайшло, не стала  
Балот, што рбелло былі...  
Пятнаціцць вёснаў адругала  
Зялёнымі зносем на зямлі.

Імліны час прапаліў над светам,  
Іто настрыжаны пашці!  
І мы спрачэак з вамі лета  
У якое нам на болей год.

У летні дзень у полі, ў лесе,  
Усёды ты жаланы госць.  
І воль мы зноўку на Палессі,  
Дэе вандравалі ў маладосць.

Там нівы яркай пазалоты  
Шумяць без краю і канца...  
Успомніўшы Багну-балота,  
Прышлі адрэдаць Варанца.

І воль калгас, вядзем гаворку,  
Што хочам бацьчына з Пятром.  
Паміж высокіх лі на ўзгорку  
Нам паказалі новы дом.

Па сенах вісне зеляніна,  
На вокнах промняў пажар.  
У гэтым доме праз хвіліну  
Вітаў нас ветна гаспадар.

Чаго-ж ударылі сямлямі  
На струнах разам дэсць груж?  
Чаму бядэда за сталамі? —  
Радаўся ў Пётры першы ўнук.

Сябрына шумная сядзела —  
Усё таварышы, сябры,  
А на куде Сямазюк і Белы —  
З другіх раёнаў грабары.

За ўнуча кубкі падымалі:  
— Пахай красе малады!  
І доўга там успаміналі  
Свае ранейшыя гады.

Тут жудак поўны вылівае  
І кажа Варанец шчыром:  
— Я вам пра казку нагахаю,  
Якая створана жыццём:

І бог не меў над багнай сілы, —  
Паслаў ён сонейка з нябёс,  
Іно-ж ласны не палашаў...  
Злучыць бог і нівэ мараз.

Мароз таскама там не зладзіў,  
Лаза стала, як на здыск...  
Дэе бог не мог ілія нарадзіць,  
Парадоў толькі чалавек.

Сябры! Ад нашае работы  
Брасю беларускі край!  
Воль тут было Вагна-балота,  
А дэ яно іпер — шумай!

Памка балота і паміну,  
Дрыгвы былое не сустрыпі!  
Мой бацька ў ёй калесні знінуў,  
А ўнук тут радасць будзе мені!

Ён тост за ўнуча палымае,  
Ад сэрца, шыра, мютакрат,  
І ўсіх паважна запырае  
Пайспі зрабіць палым агня.

О, край палескі, край шчаслівы!  
Які прастор, які прасця!  
Віталюч нас шумліва нівы  
І жветкі зволяць на лугах.

Мінуўся лёс жыцця нядулы,  
Мінула вечная жудэ!  
На стрелках рэчак і каналаў  
Бажыць срабрыстая вада.

На пожыях — травы-малюніцы,  
На нівых скрось, — зладэву, збэж, —  
Схілілі голавы шпанціцы,  
Размагунуўся мю-сагыз.



І там, дэ мілэ гарбатых сосен  
Гібелі лозаў гушчары,  
Замло ўдзімаючы на восень,  
Гамоніць дружна трактары.

На лузе сочным і зялёным  
Над шіхай, велічэй ракой  
Бароў пашенца незлічона,  
Авочкі ходзяць чарадой.

Масты з паднятымі шлюзамі,  
Між імі чоўны на вадзе,  
Усё тут зроблена людзямі,  
І ўсё для радасці людзей.

І сэрца сціпнута не можа,  
І вочы — поўныя свята!  
Ты, Беларусе, такой прыгожай  
Ішчы ніколі не была.

Прайшлі мы рознымі шляхамі,  
Ішлі ў сямло ізноў назад,  
Над хатамі і над садамі  
Гароў праменісты закат.

Мы чулі ўсё, што ў грудзях песна,  
Што ў сэрцы многа шчырых слоў,  
І Варанец заводзіць песню,  
Аб шчасным лесе грабароў.

Палашук ніколі радасці не знаў,  
Сталін наш любімы, ты жыццё нам  
даў.

Ты падняў з памроты, акрыліў народ,  
Вызваляў з някол, вызваліў з балот!

Шлюць табе вітані, родны правадэр,  
Нашыя палаткі, нашыя сады!  
І як сонца будзе нам вякі святіць,  
Так і родны Сталін будзе ў сэрцы  
жыць!



ЗАРУБЕЖОМ

Вайна ў Еўропе і Афрыцы

(Дзённым вайсковым дзеянням)

Па англійска-германскім фронце — актыўнасць авіяцыі. 3 чэрвеня, паведамляючы ў эфіры германскага камандавання, германская авіяцыя бомбардыравала прыамальскія збудаванні ў графстве Эссекс і ў Паўднёвай Англіі. Германскія бомбардыроўшчыкі зацэлілі англійскія гарадзкія паракот і нанеслі паншкочаныя дзве ішымі судам. У ноч на 3 чэрвеня германскія самалёты-бомбардыроўшчыкі скінулі дзве тарпеды на вайскі англійскай ваеннай караблі. У ноч на 4 чэрвеня германская авіяцыя павергла бомбардыроўшы Гуд і партыю збудавання на паўднёвым і ўсходнім узбярэжжы Англіі.

Агенства Рэйтар, паведамляючы аб падарыванні вайсковых апаратаў англійскай авіяцыі 3 чэрвеня, указвае, што ў гэты дзень злучэнне англійскай бомбардыроўшчыкаў зрабіла налёт на Кільскі канал і падарыла бомбардыроўшы знаходзіліся там судны. Самалёты скінулі трыццаць бомбы на ваенныя аб'екты ў Шлезвіг-Гольштэйне. У ноч на 3 чэрвеня англійскія самалёты паверглі бомбардыроўшы германскія ўнутраныя порт Дэвонсільвер-Рурорт і іншыя аб'екты ў Рурскай абласці. Невядома злучэнне бомбардыроўшчыкаў зрабіла налёт на Берлін. Гэтыя самалёты паверглі бомбардыроўшы порт Отандэ. Авіяцыя берагавой аб'ектаў.

Ваенныя дзеянні ў Абісініі

ЛОНДАН, 4 чэрвеня. (ТАСС). Агенства Рэйтар перадае, што ў раёне азёр (на поўдні Абісініі) у рэзультат жорсткіх баёў, у часе якіх італьянцы прымяталі кантракты пры падтрыманні танкаў, узята многа палонных. Сярод іх 5.872 італьянцы і 12.010 калапальных салдат. Захвачана 14 танкаў, 7 броняўтамабіляў, 85 гармат і многа ваеннага снаражэння. Працоўніц англійцаў прадаўжаецца.

СТРАТЫ АУСТРАЛІЙСКИХ І НОВАЗЕЛАНДСКИХ ВОЙСК НА КРЫЦЕ

ЛОНДАН, 4 чэрвеня. (ТАСС). Як паведаміла агенства Рэйтар з Мельбурна, аўстралійскія ваенныя міністр Спенсэр заявіў, што, па вестках з Крыты было эвакуіравана 2.887 аўстралійцаў. Да пачатку германскага нападу на востраў там знаходзілася 6.486 аўстралійскіх салдат. У ліку эвакуіраваных — 218 раненых.

ЗВОДА ГЕРМАНСКАГА КАМАНДАВАННЯ

БЕРЛІН, 4 чэрвеня. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне паведаміла, што, па паларных даных, у бах на Крыце ўзяты ў палон больш 8.000 англійцаў і 4.000 французцаў. Захвачана многа танкаў, гармат, боепрыпаснага, а таксама абмундзіравання і харчу.

КАМПАНИЯ ЗА ПАЛІТЗВОНЕНЬ У ІНДЫІ ПАЛІТЗВОНЕНЬ У ІНДЫІ

КАБУЛ, 4 чэрвеня. (ТАСС). Наводзе паведамлення індыйскіх газет, у Бенарэсе адбыўся мітынг, удзельнікі якога асудзілі дрэннае абыходжанне ўлад з палітзвоненымі і патрабавалі задавальнення скарг палітзвоненых. Спалічныя канферэнцыі, якія адбыліся ў раёне Лакхна і Джаландара, у прынятай рэзалюцыі настайваюць, каб урад задавоў патрабавання палітзвоненых і вышчываў дапамогу іх сям'ям.

ЗАЯВА СТАРШЫНІ АМЕРЫКАНСКАЙ НАФТАВАЙ КАМПАНІІ

НЬЮ-ЁРК, 4 чэрвеня. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Юнайтэд Прэс, старшыня нафтавай кампаніі «Стандарт ойл» камісіяю «нью-дэвэрс» заявіў, што дацэрныя прадпрыемствы гэтай кампаніі ў Галаандскай Індыі калі поўнда пазаз да веда ЗША, Англіі і Галаандскай Індыі.

Смерць Вільгельма Другога

БЕРЛІН, 4 чэрвеня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што сёння загінуў імператар Вільгельм Другі.

АД'ЕЗД П. ПАСІКІВІ З МАСКВЫ

4 чэрвеня выехаў з Масквы Надзвычайны пасланнік і Паўнамоцны Міністр Фінляндыі п. Ю. Пасікві. На цэнтральным аэрадроме п. Ю. Пасікві прывітаў: Загварччэ Практоўніка Адрэаса НКЗС тав. В. Н. Баркоў, дыпламатычны корпус і састаў Фінляндскай Місіі.

ХРОНІКА

Народны Камісарыят Унутраных Спраў СССР даў распараджэнне аб высылцы за прадзелы СССР замежнага журналіста Гр-на Джона Скота за надурканне паказнішчы артыкулаў супроць Саюза Савоза на старонках англійскай газеты «Ньюс врыч».

Другі Белдзярждрамтэатр у Петравадзку

ПЕТРАВАДЗК. (Па тэлеграфу). Другі Беларуска-драматычны тэатр з'явіўся сваёй гасцю ў Вінуры і прыехаў у сталіцу Карава-Фінскай Рэспублікі — Петравадзку. Тут тэатр быў прыма сусветна прэстыжымі партыйнымі, савецкімі, працоўнымі арганізацыямі і работнікамі мастацтваў. На аб'яднаным на Прынцыпальнай плошчы мітынгу на рускай, фінскай, беларускай мовах гучалі словы ўдзячнасці лепшаму друку савецкага мастацтва, прапаганды і наставіцкіх імясных народаў Саюза Савоза вялікаму Сталіну.

Гасцю ў Петравадзку адкрыліся пастаноўкай п'есы В. Вольскага «Несперадзі». Спектакль, пры перапоўненым залі, прайшоў з вялікім поспехам. На спектаклі прысутнічалі кіраўнікі партыйных і сацыяльных арганізацый рэспублікі. У бліжэйшыя дні тэатр таксама прэзэнтаваў п'есу пастаноўкай «Над Вярэяй райоў» П. Галека, «Срынка» К. Чорна і інш. У Петравадзку тэатр дасць 20 спектакляў.

Вытворчая практыка студэнтаў

20 студэнтаў географічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта выехалі на вытворчую практыку на Каўказ. Яны правядуць у гарах вучэбныя даследаванні, зберуць калекцыі мінералаў, гербарыі.

Студэнты 4-га курса гістарычнага факультэта правядуць вытворчую практыку ў музеях, бібліятэках і архівах Масквы, Ленінграда, Казані і Керчы.

У Ленінградзе батаніцы сад і ў Беларускае пачуццва выязджаюць студэнты геалагічнага факультэта. (БЕЛТА).

На вінаградных плантацыях ХОЙНІКІ, 4 чэрвеня. У сакавіку багучага года каўнаскае сельсаветскае «Чырвоны сцяг» выкасілі ў парніках 1.300 чаранкоў вінаграду. Зараз добра развіта лаза выкасіла ў грунт.

Старыя кусты вінаграду паўсажэна знаходзіцца ў сталы развіцці лісты Каласнікі старанна заглядаюць за вінаграднікамі. Правядзена рыхленне міжраўняў, пачалася паўвадка лозы на шпалеры. На каўнаскае бадах навіліся другія пня ўсходы кавуноў, абнаююцца высокі ўраджай. (БЕЛТА).

Знішчэнне ваучанат у лагавых

У Брэскай, Магілёўскай, Віцебскай, Баранавіцкай і Палескай абласцях пры ўдзеле генерал-акулдчыкаў правозіцца масавае знішчэнне ваучанат у лагавых. Па ліўніцы Мірскага раёна знішчылі вывадка з 5 ваучанат і забілі ваучычу. 5 воўчак вывадка знішчана ў Старадарожскім, Гаўскім і Крупецкім раёнах.



Вучаніца 1-га класа 27-й сярэдняй школы г. Віцебска 8-радова Аля Будыліца на «выдатна» скончыла тры год вучобы ў музычнай школе. Яна выдасена для ўдзелу ў фестывалі музычных школ БССР. На здымку: Аля Будыліца і старэйшы выкладчык музычнай школы І. Дзюба. (БЕЛТА).

Навуковая канферэнцыя ўрачоў

Назавішчы ўрачбыныя кадры абласці з нававышнімі дасягненнямі медыцыны ў лачэнні туберкулёза, павысіць іх веды — такую мэту праследвала навуковая канферэнцыя ўрачоў, якая была праведзена ў Віцебску ў савецкай Сасноўка. У рабоце канферэнцыі прынялі ўдзел урачы Віцебска, Полацка, Оршы, а таксама базэажацкіх сельскіх урачбыных участкаў. Удзельнікі канферэнцыі заслухалі даклады маюскаўскіх прафэсараў Рубіншчына і Стойка. Паста дакладу разгараўся абжыццельнымі спрычкі. Выступілі ўрачы Шаўціт, Юрсе і др. разказалі аб ісправанай лачэнняй і прафілактычнай рабоце, дасягліся поспехам.

29 чэрвеня тут адбудзецца другая канферэнцыя, на якой будуць прагаваныя даклады «Раннае выяўленне абцяжанага туберкулёза» і інш. М. ЖУДРО. Санаторыі Сасноўка.

Абмеркаванне вопыту рагачоўцаў у Наркамдзе аховы здароўя СССР

6 чэрвеня на калегіі Наркамата аховы здароўя Савоза ССР будзе абмеркаван даклад наркома аховы здароўя БССР М. І. Кавалёва аб кантоўным вопыце працоўных Рагачова, якія першымі ў рэспубліцы ўключыліся ў рух за санітарную культуру.

Разам з тав. Кавалёвым у Маскву для ўдзелу ў паслядзіння калегіі Наркамата аховы здароўя СССР выязджаюць працэсары грамадскага Рагачова раёна: саватар Рагачоўскага райкома партыі тав. Сварлоў, заадынар райадрэда аховы здароўя тав. Брук, старшыня райкома савоза маладзёжнага тав. Пасеніч, старшыня Буршчыўскага савезьвета тав. Суднік, старшыня калгаса «Крыла» тав. Дзіўнік і іншыя грамадскія санітары інспектар Рагачова хатняга гаспадарства тав. Крэйдзіч.

Агадоў рабочых МАГІЛЁЎ. (Нар. «Звязда»)

114 сямейных тубаліцейнага завода ішні Міясноўка атрымаў у гэтым годзе дэкаў пад індывідуальнымі апаратамі. Заўком і дзяржаўны завод дамагаты рабочым пагавай «Літ. транспарт, пасеніч, і ўсе яны засялі ў свае ўчасткі. Рагачоўскае сямейна і ў прыгараднай гаспадарыі завода. Закончыўшы пасаку будыбы і гарышчы, тут пачеў засяляюць бурны агуркі, капусцы і паміторы.

ДОБРАБЫТ МІНСКА

Соўнарком БССР зацвердзіў прадастаўленні выкамокам гарадскога Савета дэпутатаў працоўных план работ па добрабыту Мінска на 1941 год. Па гэту мэту выкачана каля 14 мільянаў рублёў, у тым ліку на рэканструкцыю Саветскай і Пупцінскай вуліц 4.872 тыс. рублёў, на будаванне і пракладку тратуараў 2.649 тыс. рублёў, на ўшарэдкаванне дароў і фасаднаў дамоў 426.000 рублёў і т. д. Значныя сумы выкачаны на кваліфікацыйныя работы, зьяўнае будаўніцтва, ушарэдкаванне ішчыны ля цэнтральнага сквера. Будучы праведзены вялікія мерапрыемствы па зьяўленню сталіцы. Гарадскі тэатр зьяўнае насардзінны абатаніца новай арганізацыі. Расшараюцца ішчыны арганізацыі. Вытанком Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных перадаюцца ўсе зьяўнае масывы, дачы з усімі зьяўнае ўгоддзямі ў радыусе 20 кілометраў ад горада.

ПЕРШЫ КАРАВАН ЛЕСУ ДЛЯ УКРАЇНЫ

3 прыстані Нырца па рацэ Прыпяць адправілі першы караван хвойнага плавачнага лесу ў 4.000 кубаметраў для новабудуляў Украінскай ССР. На фарміраваных пунктах рацэ: Прыпяць, Варэна, Сож фарміруецца сілотка краўніны для адправіць новага каравана ў Украіну. Прадаўжэння сілоты лесу для дэварапрацоўчых прадпрыемстваў і новабудуляў Латвійскай і Літвскай ССР.

Падрыхтоўка да новага вучэбнага года

Школы БССР рыхтуюцца да новага вучэбнага года. Пачаўся прыём заяў. У гэтым годзе першыя класы прымуць 273.500 дзяцей. Усяго-ж у школах будуць навукава каля 2 мільянаў дзяцей. Да пачатку занятых вучні атрымаюць новыя падручнікі па літаратурнаму чытанню, па гісторыі Беларускай літаратуры і па Беларускай мове.

На ўсіх абласцях будуць праведзены курсы і семінары для павышэння кваліфікацыі настаўнікаў першых чатырох класаў. Вучбы пройдуць больш 2.000 выкладчыкаў Беларускай, рускіх, лятвскай і польскіх школ.

Хроніка мастацтваў

Учора ў другі раз Одэскі тэатр Рэволюцыйнага мінскага тэатра свая пастапоўка «Вадаўна Хмельніца» А. Карнейчука. Спектакль прайшоў з вялікім поспехам.

Дзяржаўны лятвска-літвска тэатр БССР, які зараз знаходзіцца на гастрольх у Віцебску, прыехавы да работ над пастапоўкай п'есы П. Марсіна «Кол-нідра». Тэатр маркуе паказаць прам'еру 15 ліпеня, у часе гастрольх у г. Гомелі.

У мінескім парку культуры і адпачынку імені Горкага паспяхова выступала сінфанічны аркестр Дзяржаўнай ордыны Працоўнага Чырвонага Сцяга філармоніі БССР. Аркестр будзе аб'яўляюць працоўных на працягу ўсяго лета.

Выступленнем у Віцебску пачаў свае гастроль ў БССР аркестр Наркамата аховы СССР над кіраўніцтвам Чарнецкага. Аркестр выступіць таксама ў Мінску, Веласкоўку, Брэсце, Гродне, Полацку і іншых гарадах рэспублікі.

Па старонках газет П'есу А. Карнейчука «Платон Крэчэг» наставіў малады драматычны калектыў горада Маладзечна. Рыхтуюцца да наставіў п'есы Остроўскага «Без выны вінаватыя» («Сялянская газета»).

На 22.100 рублёў падлісціся працоўны Тураўскага раёна на білеты 15-й лятары Асоявічым. («Ленінскія заветы»).

Пачалі развозіць вінаград у калгасе «Шлях сацыялізма». Букашанскага раёна. Вінаградныя кустамі засаджана ўжо 0,02 гектара. («Ленінскі шлях»).

Выкананне плана торфзаводамі

ГАЛОУТОРФА НАРКАМАТА МЯСЦАВОЙ ПАЛІУНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР за 3 чэрвеня 1941 г. (у процантах)

Table with 3 columns: Заводы, Станавіліся, Календарнае. Lists various plants and their progress percentages.

Усяго 92,2 76,8 Асінторф 52,1 77,5

Паведамленне

5 чэрвеня г. г. у 8 гадзін вечара ў вайскай асады Дома партыйнай асветы адбудзецца лекцыя: «Марксызм-лэнінізм аб камуністычнай маралі». Чытае лектар ЦК КП(б)В тав. Філіпчал.

Усе выдаткі на білеты і на аб'ёмна-тэхнічныя выдаткі можна купіць у Доме партыйнай асветы і ў райкомах КП(б)В.

Адказны рэдактар М. Н. АСТАПЕНКА.

Памінальнік Першага Беларускага тэатра. Гасцю Одэскага Дзяржаўнага Тэатра ішчыны Пшчэла-Дзюба. Дзеясце ТЫСІЧ Пачатак у 8 г. веч. Каса тэатра адчыніць у 2 г. дз. (Гасцю 24.00).

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАўНАЯ ОРДОНА ПРАЦОўНАГА ЧЫРВОНАГА СЦІГА ФІЛАРМОНІА. КАНЦЭРТНЫІ ЗАЛ (рог вуліц Урыцкага і К. Марка 21/13). 5 чэрвеня зачыніць зімнага сезона АРАТОРЫІ для салістаў хора і сімфанічнага аркестра ЕМЕЉЯН ПУГАЧОУ муз. М. Ковалі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт АБ'ЯўЛЯЕ НАБОР СТУДЭНТАЎ на 1 курсе наступных факультэтаў: 1) ГІСТАРЫЧНАГА, 2) ФІЛАЛАГІЧНАГА, 3) БІЯЛАГІЧНАГА, 4) ГЕАГРАФІЧНАГА, 5) ХІМІЧНАГА, 6) ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНАГА.

Беларускі дзяржаўны тэхнікум фізічнай культуры АБ'ЯўЛЯЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ НА 1-ІМ КУРСЕ НА 1941/42 ВУЧЭБНЫ ГОД. ТАХНІКУМ РЫХТУЕ ВЫКЛАДЧЫКАў ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ для НСД, сярэдніх школ, тэхнікумаў і т. д.

Патрабуецца ва ўсіх аптэках і магазінах санітары і гігіены. ГЕМАТАГЕН у таблетках вытворчым Мясцовскага завода эндокрынных і вітамінных прапаратаў Наркамата аховы здароўя СССР.

ДЗЯРЖСТРАХ СССР. ЗА ПАўШЮЮ ЖЫВЁЛУ Дзяржстрах уплачвае страхавое взымяшчэнне ў прэделах той сумы, на якую застрахована кожная жывёла. СТРАХАВАННЕ ПРЫМАЕЦЦА ІНСПЕНТАРАМІ І АГЕНТАМІ ДЗЯРЖСТРАХА.

АДРАС РЭДАКЦЫІ І ВЫДАВЕНЦВА: Мінск, Саветска 40. Тэлефоны: адказны рэдактар — 2-00-00 (камуатар); дадатковы — 102, прыёмны рэдактар — 2-13-32, наменскі адказчыца рэдактара — 2-51-83, адказны сакратар — 2-24-12, наменскі адказчыца сакратара — 2-15-33, сакратарыят — 2-05-30. Адрасы: асадыны партыйнага адрэда — 2-18-46, літвэрацкі адрэда — 2-13-56, асадыны аддэла прапаганды і агітацыі — 2-51-89, асадыны аддэла прапаганды і агітацыі — 2-13-55, асадыны аддэла прапаганды і агітацыі — 2-13-55, асадыны аддэла прапаганды і агітацыі — 2-13-55, асадыны аддэла прапаганды і агітацыі — 2-13-55.